

Савецкая БЕЛАРУСЬ

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:
Менск, Рог Губэрнатарскай і Падгорнай вул. Д. Чывенцкі-кватэ, кв. 13.

ВЫДАЊНЕ РЭУКОМУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. 88 (98). Пятніца, 17-га сьнежня 1920 г.

Братні хаўрус.

Усебеларускі з'езд савецкага падмацаваў тые паўнамоцтвы, якія выдаў рэўком Беларусі расейска-ўкраінскай дэлегацыі на мірнай нарадзе з Польшчаю, каб гаварыць ад імя Беларускай рэспублікі і яе працоўнага народу і барацьбіць іх інтарэсы і зацьвердзіў умовы перамір'я.

Гэтаю пастановаю бліжы лёс працоўнай Беларусі аддадзен у надзейныя рукі, у рукі расейскага работніка-сялянскага правільства.

Беларускія рабочыя і сяляне могуць быць спакойнымі, што іх інтарэсы ня могуць пацярпець на мірнай нарадзе. Яны будуць там пастаўлены перач з усёма іншымі вялікай вагі пытаннямі і мець-муць аховывацца і абараняцца усёма сіламі і моццю братніх Беларусі Савецкіх рэспублік Расей і Украіны.

У гэты-ж адказны момант, калі ўсясьветная буржуазія зьбірае ўсе сілы і ўсе патугі, каб абурыць вялікую Акцябарскую рэвалюцыю і яе заваёвы, ня можа быць іначай, як толькі цесная і шчыльная падданьне ў адзін крэпкі хаўрус усіх працоўнікаў усіх савецкіх рэспублік.

Зруйнаваная, зьнішчаная царскай вайною, акупацыяй і польскім наступленьнем, Беларусь сама-б ня ў сілах была аднавіцца і атаваць сваю незалежнасьць ад крывавага польскага пана і яго хаўруснікаў. У кожны момант яна магла-б падпацьці пад іх пату і надалей цяг-

нуць пакорлівую лямку панскага нявольніка.

А мець Беларусь сваім маёнткам увесь час непакідаюць думаць і надзеяцца польскія паны. З гэтымі сваімі думкамі і надзеямі і вялі свой наступ на Беларусь вяльможныя прыгоншчыкі і адвечныя прыгнатоўцы беларускіх рабочых і сялян, з імі яны і трымалі цэлы год Беларускі край у акупацыі.

І не памажы-б беларускаму працоўнаму народу Чырвоная армія—ішчэ-б і дагэтуль панская нага таптал-б беларускія нівы.

Але братняя помач расейскіх і ўкраінскіх рабочых і сялян, паўстаўшаму працоўніку Беларусі, вымусілі паноў ачысьціць яе абшары. І хоць пасьля зьмяніўшага Чырвонай арміі шчасьця на хронце польскім панам ізноў удалося захапіць часьціну ўжо было звольненай Беларусі, аднак большасьць яе абшараў астатлася савецкай, свабоднай. З іх і стварылася Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка.

Вось цяпер, даручаючы ахову сваіх інтарэсаў на мірнай нарадзе расейска-ўкраінскай дэлегацыі, працоўны беларускі народ вольнай Беларускай Рэспублікі робіць гэтым цесны братні хаўрус з Савецкімі Расей і Украінай. А ў гэтым хаўрусе ён мецьмя сілу і мажлівасьць адбудаваць сваю краіну і памагчы вырвацца з панскае няволі сваім братом, меўшым няшчасьце астацца за магнатскай Польшчаю.

Тэлеграмы.

На прыядадні новай усясьветнай вайны.

Адносіны паміж Амэрыкай і Японіяй з кожным днём пагаршаюцца. Паміж абедзьвюма дзяржавамі паўстава вострае непаразуменьне ў пытаньні аб выспе Яп, якую Японія хоча прысвоіць сабе, з прычыны вельмі важнага стратэгічнага значэньня гэтай выспы, як марской базы на Спакойным акіяну. Злучаныя Штаты Паўночнай Амэрыкі ня хочуць уступіць гэтай выспы. Вільсон перадаў гэтае пытаньне на разгляд камісіі Другое пытаньне, якое служыць прычынай непаразуменьня—гэта закон аб арэндзе зямельных участкаў у Каліфорніі, пакараваны проціў захопу зямлі японцамі і ўваходзячы ў сілу 10 сьнежня.

Мір з Фінляндіяй зацьверджаны.

12 сьнежня фінляндскі прэзыдэнт зацьвердзіў мірны дагавор паміж Фінляндіяй і Расей.

Становішча пагаршаецца.

Згодна з весткімі, адтрыманымі з Лодзі, эканамічнае становішча ў Польшчы страшэнна цяжкае. Бязупынку цягнуцца заб. стоўкі, адчуваецца нястача харчоў. Усе спробы зрабіць пазыкі ў Лёндэне, Парыжы ці Амэрыцы дагэтуль неўдаліся. Кошт польскай маркі страшэнна падаў.

Бойкі на вуліцах.

Бунты ў Італіі павялічваюцца. У гор. Балоньні адбыліся крывавае бойкі паміж рабочымі і паліцыяй. Такія-ж бойкі адбыліся і ў многа другіх мясцох Італіі.

Безработцы ў Амэрыцы.

У Злучаных Штатах Паўночнай Амэрыкі ў сучасны момант налічваецца 2 мільёны безработных.

Дэманстрацыя ў Вэне.

Бастуючыя ў Вэне (стал. Аўстрыі) рабочыя мэталісты ўстроілі дэманстрацыю, да якой далучылася 300 тысяч чалавек. Дэманстранты разьбілі вокны ў перапоўненых спэкулянтамі кавярнях.

Армія прымае удзел у выбарах.

Дальня-Усходняя камісія па выбарах у ўстаноўчы сойм (учраджальнае сабраньне) паставіла дапусьціць да удзелу ў выбарах усю армію. Вызначаны самастойны выбірацельныя вокругі 2.000 салдацкіх пасылаюць аднаго дэпутата. Нагляд над адбываньнем выбараў даручаны Шылаву і Анісімаву.

Расейскі парламанткі Камітэт Парыжская нарада быўшых членаў гасударска-вэнавай ду-

мы Савету паставілі стварыць расейскі парламанткі камітэт дзеля выведаньня становішча Сав. Расей.

Паліякі не выпаўняюць перамір'я.

Літоўскае агэнства паведамляе, што паліякі 8-га сьнежня пераішлі дэмаркацыйную лінію каля Аран і аграбівшы гэтае мястэчка, зноў адыйшлі назад.

Не звяртаючы ўвагі на зробленае перамір'е і дагавор, паліякі дагэтуль ішчэ ня вывелі сваіх войск з Анішак.

2-і Усебеларускі З'езд Саветау.

15-га сьнежня.

Цэннае пасяджэньне

На дэбным пасяджэньні З'езду былі выслуханы дзелавыя даклады Камісарыятау Ваенна-Рэвалюцыйнага Камітэту Беларусі.

З адчотам ад Камісарыату Земляробства выступае тов. Фоденка, ад Камісарыату Харчаваньня т. Адамайчыс і ад Камісарыату Асьветы—т. Фрумкіна. Давладчыкі агалашаюць свае тэзісы і пасля кароткіх сэрчак З'езд пастаўляе разгляд выслуханых дакладаў іх тэзісаў і апрацаваньне праектаў рэзальюцый і рэраізысьці на пасяджэньне сэкцыі.

Вяжэрныя пасяджэньне.

З'езд выслухоўвае даклад Старшыні Савету народнага Гаспадарства Беларусі т. Вайнштэйна аб працы яго за мінулы час. Докладчык, высьцярагаючыся цыфравых даных, якія будуць прадстаўлены З'езду ў толькі што выйшаўшым № 1 журналу „Халыство Белоруссии“, падрабязова затрымліваецца на нясьвешні агульных асноваў сацыялістычнага эканамічнага будаўніцтва, на ўмовах працы ў Беларусі і нарэшце прамаўляе З'езду тэзісы ад імя Савету Народнага Гаспадарства Беларусі.

З прычыны спадзяванага канцэрту для дэпутатаў З'езду ў Беларускай Тэатры, З'езд дакладам т. Вайнштэйна заканчвае сваю працу і спрэчкі па дакладу пераносяцца ў Сэкцыю.

Затам агалашаюцца прывітаньні З'езду: рэзальюцыйна агульнага сходу чырвонаармейцаў конскага саставу і служачых конскага запаса і прывітаньная тэлеграма З'езду ад З'езду Комуністаў Эвак. Заходняй вобласці.

З'езд пераходзіць у Дзяржаўны Беларускай Тэатр.

Учора 16 сьнежня раніцаю і вечарам адбываліся пасяджэньні сэкцыяў: зямельнай, народнай асьветы, харчовай, народна-гаспадарчай і арганізацыйнай.

Вакол 2-га З'езду Саветау Беларусі.

Сэкцыі З'езду.

Згодна з прапазыцыяй камуністычнай фракцыі, З'езд распадаецца на 5 сэкцыяў: 1) эканамічную, 2) харчовую, 3) зямельную, 4) народнае асьветы і 5) арганізацыйную.

Прывітаньне ад З'езду Н—Дзівізіі.

Згодна з нечарговай заявай прадстаўніка Н—дзівізіі, падтрыманай камуністычнай фракцыяй З'езду, прымаецца прапазыцыя паслаць у Барысаў прадстаўніка з прывітаньнем гаройскай дзівізіі, якая мае вялікія заслугі перад Рэспублікай у паводзе над Калчак і белавардзэйскай Польшчай. Прадстаўнік будзе прымаць удзел у царамоніі, у часе якой будзе дадзена дзівізіі ганаровае знамя.

Прывітаньне З'езду ад школы.

Старшыня З'езду агаласіў нечарговую заяву дэлягата З'езду т. Скваснова з прывітаньнем З'езду ад вучняў 22 і 26 школы (чыгуначныя).

Склад З'езду.

На З'езд дэлягавана ўсяго 218 дэлягатаў, з якіх 252 з распучым голасам і 16 з дарэчым.

Па нацыянальнасьці дэлягаты З'езду з правам распучага голасу дэлягата гэтак: беларусаў—111 расейцаў—42, жэдоў—36, палікоў—8, літоўцаў—1, латышоў—3, немцаў—1.

Па партыйнасьці: камуністаў—150, вандытатаў—5, спа-чуваючых—18, беспартыйных—23, бундаўцаў—5, белар. сац. рэв.—1.

Сялян на З'ездзе—49, рабочых—55, інтэлігентнаў—81, чырвонаармейцаў—17.

У Савецкай Расеі.

Дзясяты партыйны З'езд.

На 6/II 1920 г. склікаецца дзясяты партыйны З'езд Расейскай Комуністычнай Партыі (большавікоў).

Парадак дня: 1) Справаздача Цэнтральнага Камітэту Расейскай Комуністычнай Партыі. 2) Справаздача Кантрольнай Камісіі. 3) Прафэсійна-навальны Саюз і іхняя роля ў гаспадарчым жыцьці краі. 4) Сацыялістычная рэспубліка ў капіталістычным акружэньні, гандаль з загіраніцай, канцэсіі і іншыя. 5) Чарговыя заданьні гаспадарчага будаўніцтва. 6) Пытаньні партыйнага будаўніцтва (рабочая дэмакратыя і інш.). 7) Чарговыя заданьні партыі ў нацыянальным пытаньні. 8) Рэарганізацыя (пераіначаньне) арміі і пытаньне аб міліцыі. 9) Палітычная асьвета і агітацыйная прапаганда праца партыі. 10) Доклад прадстаўнікоў Расейскай Комуністычнай Партыі ў Комуністычным Інтэрнацыяналу і яго чарговыя за-

даньні. 11) Доклад членаў Расейскай Комуністычнай Партыі ў Міжнародным Савецкім Прафэсійна-навальным Саюзе. 12) Выбары Цэнтральнага Камітэту і ў Кантрольную Камісію.

Цэнтральны Камітэт Расейскай Комуністычнай Партыі.

Выезд з Расеі нямецкіх ваенна-палонных.

За апошніе 6 месяцаў з Расеі выехалі ў Нямеччыну 80.000 нямецкіх палонных праз Прыбалтыку і 80.000 праз Уладывастак.

Цяжкае здарэньне.

Сялянамі вёсак Каўнілава і Горская ў ваколіцах Пецярбургу пры перавозе каменняў з берагоў Фінскага заліва для бруку вуліц была на беразе знайдзена невядомая міна, каторая ад неасьцярогі з ёю разарвалася і забіла пяць чалавек зразу, двух цяжка раніла і яны ўмерлі ад ранаў, аднаго раніла і аднаго лёгка раніла.

Якою павінна быць наша гаспадарка?

Кожнаму рабочаму і селяніну відавочна перавага буйнай хвабрыкі ці заводу перад кустарнаю майстэрняй. Без усялякіх цыфравых даных і дасьведчань кожны з сваіх штодзённых дасьледаў і відавочных прыкладаў праканаўся, што дзякуючы буйным налепшаньням машын і прыладаў, вытворчасць працы чалавека павялічаецца да балячых разьмераў. А там, дзе вытворчасць працы вялікая, там вырб прадуктаў абходзіцца танны. Калі фабрыкант прадаваў паркаль за 20 кап., то ён на гэтым адтрымоўваў прыбытак. Кустар жа жерш за ўсё ня можа зрабіць паркаль такога добрага гатунку, як фабрыкант пры дыямозе ма-

шыны і, апрача гэтага, аршыш паркалю бязумоўна горшага гатунку кустару самому абойдзецца даражэй 20 кап. Відавочна, што прадавец па 20 кап. на убытак сабе, кустар ня можа, а даражэй яму нішто ня дасьць, дзеля гэтага ён вымушан быць зачыніць сваю крамку і прасіць працы ў таго ж самага фабрыканта.

Такім чынам адбываецца пажыраньне буйнага прамісловасьцю дробнай.

Паглядзім, як стаіць справа з гаспадаркаю вёскі: дзеля прыкладу і большай відавочнасьці мы параўнаем буйную гаспадарку ў 500 дзесяцінаў зямлі з вёскаю, якая мае агульным лікам так сама 500 дзесяцінаў зямлі на 50 двароў і такім чынам на кожна двор выпадае 10 дзесяцінаў. Тут нам паграбна вясельце, дзе мы больш адтрымаем прадуктаў: з 500 дзесяцінаў налепшаных селянін, якія вядуць

гаспадарку на сваіх вузенькіх палосках, ці з 500 дзесяцінаў адной буйнай гаспадаркі. І мы, відавочна, прызнаем лепшай тую гаспадарку, з дзесяцінаў зямлі якой, пры меншай працы на ёй, атрымаем большы ўраджай. Цяпер ямы гэта выглумачыць сабе.

Калі мы паглядзім на гаспадарку, якая вядзецца на палосках, то пабачым перш усяго аграмадны лік межэй. Па рахунку гаспадароў-практыкаў межэй ў сярэднім ліку займаюць каля 5 процантаў абшару зямлі; гэта значыць, што на 100 дзесяцінаў зямлі палоскамі прыходзіцца 5 дзесяцінаў межэй. На 500 дзесяцінаў у 50 гаспадарках межэй зоймуць абшар у 25 дзесяцінаў. У буйных гаспадарках межэй вельмі мала, дзякуючы чаму выгледваецца лішніх 25 дзесяцінаў харошай ворнай зямлі, якая пры

сярэднім ураджайку ў 80 пудоў з дзесяцінава (у буйнай гаспадарцы) дасьць 2.000 пудоў жыта і 4.000 пудоў саломы. Калі усё гэта падзяліць паміж 50 гаспадаркімі, то выйдзе, што кожны селянін такім чынам траціць што году 40 пудоў жыта і 80 пуд. саломы.

Межэй прыносяць яшчэ ня меншы ўбытак там, што на іх растуць розныя непагрэбныя травы, мошкі і чарвякі, ад якіх дужа паніжаецца ўраджайнасьць селянскіх палёў, і зьявіў адтрымоўваецца горшага гатунку. А калі падлічыць колькі даражняга часу і працы траціць селянін на тое, каб пераехаць з адной паласы на другую, то становіцца ясна ўся шкодлівасьць межэй.

(Працяг будзе).

А. Жукоўскі.

Па той бок рубяжу.

Як вядома, польскія легіёны пана Желіхоўскага, нібы жыхары Горадзеншчыны, захапілі літоўскія і беларускія павяты і мястэчкі сілаю, выдесілі літоўскія вайсковыя часты і вуснамі сваіх правадыроў генералаў, прысланых Варшаваю, заявілі, што хочаць прылучыць свой родны краі да „роднай маткі“ Польскай Літоўскай урад падаяў пачаць аб'явіць парогі Англіі і Францыі, і такім чынам пачаць і маліць, і так аказваць і Ліга нацыяў (Хаўрус народнаў), дзе тон трымаюць гэтыя ж пануючыя ў Еўропе дзяржавы—Англія і Францыя—злітасць дзілася. Атрыманая вестка, што Ліга паставіла, каб на тых частках Горадзеншчыны і Горадзеншчыны, з за якіх пабліся Польшча і Літва, быў зроблен публіцыт, іначай запытаньне аб тым, каб гэтыя мястэчкі былі прыняты на пару публіцыт у іспанскім войскам, каб польская адміністрацыя і польскія легіёны не маглі цісьнуць на жыхароў і змушаць іх, паважаючы сябе паліцамі. Урад пана Желіхоўскага ужэ падаруе, каб падачу галасоў разам з мясцовымі жыхарамі і легіянерамі, якіх доўга напхалі сюды з Варшавы і выдавалі іх перад Эўропай, як нібы-та тутэйшых грамадзянаў, з'явіўшыся ў гэтым родным краі ад літоўцаў.

Паны з Варшавы разам з панами паліцамі, мясцовымі владарамі маёнткаў, заваявалі гэтую ўсю кашу і Ліга нацыяў, робячы міну справядлівага судзьдзі, змушае паноў хлбціць усю гэтую кашу... Канешна, варывы будзе шырока прытыся і дэстанецца зайздросным вуснам і рукам, але варшаўскія паны умеюць варыць „публіцыт“, займаліся ім і ў Беларусі, і ў Прусах і ў Эўропе, заплісцывала на ўсе іх махілярствы вочы, рабіла, што ім спяваў і вуха міннейшы і што адказвала інтарэсам, напрыклад, Францыі, затакаючы вусны ад пратэстаў такіх слабых у іх вочах, як беларусы, або прусакоў, якіх шмат аддзілі Польшчы, акругляючы яе рубяжы. Цікава, што і польскія і літоўскія ўрад клянуцца і божацца, што Віленшчына і Горадзеншчына іхныя, бо як кажуць адны,—гэта ж Беларусь, а польска (замест Беларусь), або, як кажуць літоўцы, гэта

ж сама Літва, бо калісьці (у дзявятым-дзясятм вэку па Нараджэнні Хрыста) там жыло часта літоўскае племя атвэгі, ну а беларусы цяперашнія—гэта ж патомкі ятвэгаў, або абеларусіўшася літоўцы. Гаспадар краю—працоўны беларускі народ маўчыць, а абодвы разбойнікі—панская Польшча і дробнапанская Літва прышлі ў чужы дом і лаюцца і б'юцца за-за чужога добра, маючы мэтай ім пакінуць. Тутэйшы беларус-земляроб кляне долю і жыцьцё абамі скулу ў пражорлівы панскае горла. Змучаны без канца вайною, якая шмат людзей кінула бежанцамі на ўсход, аруйнавала здратавала палеткі, будынкі, жывёлу і людзей, ледва жывыя вільчукі горадзенчук, беларусы усё-ж ня мірыліся з цяжкай нядолей, і сьведкаю гэтай з'яўляюцца поўныя беларусамі—сялянамі і рэвалюцыйна дэмакратыя польскія турмы і канцэнтрацыйныя лягеры. Комуністычны крот сусветнай рэвалюцыі працуе так сама над тым, каб як найлучэй спалі ланцугі панскае няволі і нацыянальнага ўціску.

У такіх-то абставінах па той бок рубяжу паны варшаўскія кухмістры будуць гагаваць на Віленшчыне і Горадзеншчыне звой публіцыт пры лёкал паві Францыі—Гішпаніі... Гэта, значыцца, будзе „зупа з гішпанскім перцам“!... Пабачым скора, хто з двух прэзідэнтаў-разбойнікаў, ці з добрым горлам панскае Польшча, ці з вужкім покуль што горлам дробнапанскае Літва, падавіцца на шляху беларускаму, усімі абглодаю коштаю! Як бы абодвы не падвіліся!..

Працоўнае беларускае сялянства за апошнія гады паказала нацыянальна сьведым, а па рэвалюцыйнаму самапачуцьцю гостра воражым панам-махіларам. Пра рэвалюцыйна Горадні, Вільні і іншых фабрычных мест і гарады няма чаго: яны перакаваліся добра, што дае ім панская ўлада.

А што павіныя будуць рабіць комуністы Віленшчыны і Горадзеншчыны? Самым энэргічным спосабам скірастаць дору публіцыт, тлумачачы беларускаму працоўніку мест і працоўнаму земляробу праўдзівы сэнс панскай камедыі, тлумачачы, што дасць панская Польшча або Літва працоўным масам, зваць на змаганьне за ўтварэньне ўлады

рабочых і сялян (радавай савецкай ўладу) і выразна падаць голае аб сабе, ніяк аб паляках або літоўцах, а як аб беларусах якім у вількай большасці і з'яўляюцца працоўны масы ўскі Горадзеншчыны і Віленшчыны.

У абставінах, якія складоўца, беларусы-комуністы павіны павясяць за сабою працоўнага беларуса—земляроба на публіцыт, каб і гішпанскія госьці былі-б свед

камі таго, як беларуская кастка захрасьне ў горле паноў суседніх буржуаў!

Надбалі сабе шануючыя паноўкі з Варшавы і Коўны публіцыт, хай-жа ён будзе пачаткам канца вашага панаваньня над беларусам з працоўным масалём з Віленшчыны і Горадзеншчыны!

У добры час, таварышы і браты, заручыцеся Беларусі!

Я Лянонаў.

Што чуваць заганіцай.

У Францыі.

Усімі кінуты.

Францускі старшыня міністраў Лейг заявіў у камісіі па чужаземным справам, што францускае правіцельства больш ня прызнае Урангэля і што рэшткі ўрангэлеўскай арміі ня будуць скарыстаны для новага нападу на Савецкую Расею. На парадзе старшын міністраў хаўрусных дзяржаў, ангельскі і італьянскі старшынні міністраў запроданавалі разброць армію Урангэля; францускі старшыня далучыўся к гэтай прапаганды. Урангэль паведміў францускае правіцельства, што ён хоча прыехаць у Парыж, каб абрадаць пытаньне аб далейшым лёсе яго войска і бежанцаў, але францускае правіцельства адказала яму ў гэтым.

Урангэль запрасіў Бразільскае правіцельства (Паўднёвай Амэрыкі), каб тое дазволіла прыехаць часці яго салдат у Бразылію, дзе яны хочудь займацца земляробствам.

У Англіі.

Англія і Ірляндзя.

Ангельскі старшыня міністраў Лейд-Джордж вядзе мірныя перагаворы з ірляндскімі сьніфэйнерамі (нацыяналістамі).

Ангельскія палаты лёрдаў зачынены для публікі.

З прычыны некалькіх гвалтоўных учынкаў у Лёндзіне верхняя і ніжняя палаты зачынены для публікі.

У Амэрыцы.

Імпэрыялісты узбройваюцца.

Амэрыканскія газеты паведамляюць, што прэзідэнт Гардінг у прамове у Норфальку сказаў, што будзе вітаць той дзень, калі Злуча-

ныя Штаты стануць першай марской дзяржавай на ўсім сьвеце. Моцны ваенны і гандлёвы флёт, па думцы новага прэзідэнта, неабходны для будучыны.

Высьцерагаюцца.

Амэрыканскае правіцельства мае намер забараніць уезд японскім рабочым у Амэрыку на 2 гады.

У Румыніі.

Арышты комуністаў.

Румынская паліцыя арыштавала каля 60 сацыялістаў, якія знаходзіліся 22 га кастрычніка ў сацыялістычным клубе. Шмат сацыялістаў арыштавана ў Брашаве і Браіле. У Брашаве зачынена сацыялістычная газета „Элорэ“.

У Саксоніі.

Забастоўка гарнарабочых.

Саксонскія гарнарабочыя аб'явілі эканамічную забастоўку.

Сацыяліст—старшынёю міністраў.

Старшынёю саксонскага міністэрства выбраны сацыяліст Бук.

У Японіі.

Японцы пратэстуюць.

Японцы могуць пратэставаць у Уладывастоку проціў канцэсыя, у выданае публіцыт вату Вандэрліпа на Камчатцы і Паўночнай Сыбіры, бо гэта нарушае правы японцаў на рыбалоўства ў гэтых краях.

У Латвіі.

Японскае пасольства ў Рызе.

У Рыгу прыехала японскае пасольства, якое будзе лічыцца прадстаўніцтвам Японіі ў Эстоніі, Латвіі і Літве.

Аб чым пішуць белагвардзейскія газэты.

„Последствия побед.“

Разгром Урангеля не даёт супакою буржуазным писакам, якія на увесь свой сьвет крычаць ня толькі аб тым, што яны незадаволены, але што ўсё наступленьне Савецкіх Рэспублік яшчэ больш іх незадаволены. здарыўшыся няшчасьцем барона.

„Новое Варшавское Слово“ аб гэтым так піша:

„Победы большевикам над Урангелем, як над прадстаўніком процібольшавіцкай груны, ядучай аружжю барадзёў з большевікамі, вызвалі праматакі страшэннае уражаньне на насяленьне. Весткі большевикам а победах вызвалі да іх такую ненависьць, што савецкая ўлада пачала асыярожнай вываляць сваю радасьць.“

Правільна, шануныя паноўкі! Толькі чаму ж вы ў другім месцы тэй жа газэты, жаксываючы а прычыны разгрому Урангеля, так пішаце:

„Белая войска барона дезарганізавана і абязкуражана, разбигаецца па краю, ці пераходзіць масамі к чырвоным а галавамі сваіх ахвіцераў, пасаджаных на шкі, заміж белых флажкаю. Пасьля заняцця Таурыйскай губ. у Крым няліцела шайка авантюрыкаў, спекулянтаў і людзей старога ражыму. Сяляне, апачатку адносіўшыся спачувачы к барону, потым адварнуліся ад Урангеля, калі даведаліся, што аямля, якая ім была дадзена, будзе адабрана назад. А чуткі аб тым, што вялікі князь Міхаіл назначан царом, асудзілі на сьмерць усё прадпрыемства Урангеля.“

Так вот якім чынам абманывае буржуазяе сваіх вернаподданных—працоўнаю беднату. Жывучы пад вечнаю пагрозаю людзей працы, яна выдумывае ўсялякія байкі, але калі з увагаю чытаць іх газэты, то можна то там, то тут пабачыць праўду, якой ніяк немагчыма ўжэ стала схваць.

С. Б.

У Польшчы.

Як жывецца ў палюк палонным.

Чырвонаармейцы, удзікшы з польскага палону, аднагалосна перадаюць, што ня гледзячы на зроблены з Польшчай мір, становішча палонных немагчыма цяжкае. Палонных трымаюць у канцэнтрацыйных лягерах, мораць голадам; на грунце голаду пашыраецца тифус. Палонных часта б'юць прыкладамі, бізунамі і г. д. У Познані становішча яшчэ горшае. Пакідаючы мясцовасьці, адійшоўшыя да Савецкай Расіі, палюкі грабілі сялянскае насяленьне.

„Польскі“ флёт.

Польскае ваеннае міністэрства паведамляе, што перададзеныя Польшчы мінавосцы з быўшага нямецкага флэту, знаходзяцца цяпер у базе польскага флэту ў Балтыкім моры. Мінавосцы папраўляюцца і ў зуткім часе пачнуць нясьці службу.

Што робіцца на Белаусі.

Будаўніцтва краю.

Камітэт дзяржаўнага будаўніцтва запрапанавалі ўсім камісарыятам прыслаць падрабныя пляны будаўніцкіх патрабаў у бліжэйшы час. Камітэт дзяржаўнага будаўніцтва мае ў хуткім часе пачаць вялікую адбудову края.

Сярод сельска-гаспадарскіх рабочых.

Губ. Прафэсійналым Савет сельскай і лясной гаспадаркі настанавіў: 1) дапамагчы сельска-гаспадарскім рабочым і сялянам, якія шмат пацярпелі ад павоў і польскіх жандараў. 2) Высяліць з маітэкаў усіх быўшых панскіх лёкаў і іншых. 3) Пакінуць у маітэках толькі пастаянных па-

рабкаў. 4) Семі чырвонаармейцаў, якія знаходзяцца ў маітэках павінны адтрымліваць пэнсію і ардынаторыю ў савецкіх маітэках роўна з рабочымі. 5) З рабочых і слугачых у маітэках не павінна брацца плата за мліва ў савецкіх млынох і без усильягай чаргі. 6) Маітэкавыя каровы зкарыстаць на малочны паёк для парабкаў. 7) Хвольварачныя і ключавыя камітэты павінны глядзець за працоўнаю дысцыплінай у маітэках. 8) Усе рабочыя павінны быць членамі саргу сельска-гаспадарскіх рабочых. 9) Рабочыя камітэты павінны назначыць па маітэках хаты для чытальняў і культурна-асьветных патрэб сельска-гаспадарскіх рабочых і сялян.

У прафэсійналым Савете сельскай і лясной гаспадаркі ў Бабруйску за апошнімі дні

зарэгістравана 185 новых членаў. Справа ў самым губ. прафэсіяў ідзе шпарка. Лік членаў павялічваецца з кожным днём.

Губ. Аддзел кустарнай і дробнай прамысловасьці і прамысловай кааперацыі пры Сав. Нар. Гаспадаркі і Кам. Земляробства.

Арганізацыя на аснове асобнага дэкрэту Губ. Аддзел Кустарнай і дробнай прамысловасьці пры Сав. Нар. Гаспадаркі і Кам. Земляробства.

Гэты аддзел будзе вясці падраўнак выробчачыці сырну кустарнай і дробнай прамысловасьці. Будзе разьмяркоўваць раскладку сырну і заказаў сярод кустароў і дробных рамясловых прадпрыемстваў. Учот і рэгістрацыя ўсіх выробчачных саюваў. Кантроль над чынасьцямі кааператываў кустароў і інш.

Двухмесячныя статыстычныя курсы.

Дзеля добрага наладжанья ня гаспадарчага жыцьця краю, Цэнтральнае Статыстычнае Бюро арганізуе ў Менску 2-х месячныя статыстычныя курсы. Завяцьці на курсах пачнуцца з 16 студзеня 1920 г.

Кончыўшы курсы будуць адтрымліваць пастаянныя пасады.

Хто хоча паступіць на курсы павінен падаць аб гэтым заяву ў Цэнтральнае Статыстычнае бюро ў Менску.

Камісарыят Земляробства.

Пастаноўлена самым энэргічным чынам прыступіць да

Менскае жыцьце.

Рабочыя дні.

Жылішчны Аддзел з новага году пачне назначыць лепшыя памяшканьні ў Менску для рабочых.

Выстаўка мастацтва.

Камісарыят Асьветы адчыніў з 12 г. м. мастацкую выстаўку ў клубе Карла Маркса.

Выстаўлены цікавыя малюнкы дзіцячай творчасьці. Публікі на выстаўцы сыяе вельмі многа.

Цукер.

Харчовы Камісарыят Беларусі адтрымаў 1.000 пудоў цукру (для шпітэляў і на паветах).

Паяпросы.

Харчовы Камісарыят Беларусі адтрымаў 3 вагоны паяпрысаў для Менску і на паветы.

працы па земляробству і падняць пытаньне перад Губ. Праф. Савет сельскай і лясной гаспадаркі пастанавіў склікаць павятовыя з'езды на 5 студзеня.

Насенны запас.

Камісарыят запрапанавалі праўленьню народнымі маітэкам: 1) прыняць усе меры, каб а найхутчэй намалатіць збожжа і адаць лішкі яго; 2) усе запасы збожжа, аўса, ячменю, грэчкі і бульбы аб'явіць павяпраказ Ваенрэўкому насенным запасам, не падлягаючым ніякім рэквізыцыям.

Павятовыя з'езды.

Дзеля таго, што павятовыя з'езды яшчэ не адбываліся, Губ. Праф. Савет сельскай і лясной гаспадаркі пастанавіў склікаць павятовыя з'езды на 5 студзеня.

Пашуць (чума).

Пашуць у сучасны момант найбольш павуе ў Ігуменскім і Барысаўскім паветах.

У Бабруйскім павеце пашуць рагатае жывёлы прымячаецца толькі ў м. Явоні.

За увесь час зарэгістравана захварэўшай пашуцьцю жывёла 5012 штук.

З'езд нацыянальнасьцяў у Маскве.

З'езд нацыянальнасьцяў, які мае адбыцца ў Маскве 15 г. м. прадстаўніком Беларусі будзе таў Мароа.

Беларускі дзяржаўны палітэхнікум

За апошнімі дні прыкмычаецца наплыв жадаючых паступіць у Палітэхнікум а-а-рубязку (з выколіц Беларусі, якія знаходзяцца пад палюкамі).

Палітэхнікум, які з'яўляецца пярэнь навучовым пэнтрам усёй Беларусі, пастанавіў прыняць памявбных слухачоў.

Хлеб.

Харчовы Камісарыят Беларусі гэтымі днямі адтрымлівае з цэнтру 35 вагонаў хлеба для Беларусі.

Пачынаючы з м. па студзеня будзе прыбываць з цэнтру для Беларусі 75 вагонаў хлеба што месяц.

Павялічэньне транспартнага Аддзелу.

Транспартны Аддзел у Менску павялічаны на 23 коней, якія прыслалі з Арла.